

**БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства**

Анатацыя да дыпломнай работы

**“ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ «ЛЁС»
У ЧЭШСКОЙ І БЕЛАРУСКОЙ МОВАХ”**

Каролік Аляксандра Сяргееўна

спецыяльнасць «Славянская (чэшская і беларуская) філалогія»

Навуковы кіраўнік:
кандыдат філалагічных навук
дацэнт Івашына Наталля Васільеўна

Мінск, 2019

РЭФЕРАТ

Аб'ём работы: 86 старонак, 49 выкарыстаных крыніц, 2 дадаткі.

Ключавыя словы: ЛЁС, ПОЛЕ, ЯДЗЕРНАЯ ЛЕКСЕМА, КАНЦЭПТ, МОЎНАЯ КАРЦІНА СВЕТУ, КАНАТАЦЫЯ, СЕМАНТЫЧНЫ КАМΠΑНАЕНТ.

Аб'ект даследавання: лексіка-семантычнае поле «Лёс/Osud» у беларускай і чэшскай мовах.

Мэта работы: пабудова лексіка-семантычнага поля «Лёс» і «Osud» у беларускай і чэшскай мовах, аналіз выдзеленых палёў на аснове сістэматызаванага і ўсебаковага вывучэння лексікаграфічных і тэкставых матэрыялаў.

Метадалогія даследавання: дэфінітыўны, кантэкстуальны, метады полевага аналізу, а таксама агульнанавуковыя метады абагульнення і параўнання, псіхалінгвістычны эксперымент.

Навуковая навізна даследавання: у дыпломнай рабоце зроблена спроба пабудаваць лексіка-семантычнае поле «Лёс» у беларускай і чэшскай мове. У выніку праведзенага даследавання былі вызначаны асновы фарміравання паняцця лёсу, праведзены аналіз палёў, які ўключае вывучэнне кожнай лексемы поля і сістэмных адносін паміж імі, а таксама быў здзейснены параўнальны аналіз лексіка-семантычных палёў «Osud» і «Лёс» у чэшскай і беларускай мовах.

Атрыманыя ў ходзе даследавання высновы могуць быць выкарыстаны ў далейшых працах, прысвечаных праблеме полевай мадэлі мовы.

Дыпломная работа з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем.

РЕФЕРАТ

Объём работы: 86 страниц, 49 использованных источников, 2 приложения.

Ключевые слова: СУДЬБА, ПОЛЕ, ЯДЕРНАЯ ЛЕКСЕМА, КОНЦЕПТ, ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, КОННОТАЦИЯ, СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ.

Объект исследования: лексико-семантическое поле «Судьба» в белорусском и чешском языках.

Цель работы: построение лексико-семантического поля «Судьба» в белорусском и чешском языках, анализ выделенных полей на основе систематического и всестороннего изучения лексикографических и текстовых материалов.

Методология исследования: дефинитивный, контекстуальный, метод полевого анализа, а также общенаучные методы обобщения и сравнения, психолингвистический эксперимент.

Научная новизна исследования: в дипломной работе предпринята попытка построить лексико-семантическое поле «Судьба» в белорусском и чешском языках. В результате проведённого исследования были определены основы формирования понятия судьбы, проведён анализ полей, который включает изучение каждой лексемы поля и системных отношений между ними, а также был осуществлён сравнительный анализ лексико-семантических полей «Osud» и «Lěs» в белорусском и чешском языках.

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в дальнейших работах, посвящённых проблеме полевой модели языка.

Дипломная работа является самостоятельно выполненным исследованием.

SUMMARY

The volume of the thesis: 86 pages, 49 sources, 2 annexes.

Keywords: FATE, FIELD, MAIN TOKEN, CONCEPT, LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD, CONNOTATION, SEMANTIC COMPONENT.

The subject of research: lexical and semantic field of «Fate» in Belarusian and Czech languages.

The purpose of the study: to construct lexical and semantic field of «Fate» in Belarusian and Czech languages, analyze these fields in a way of systematic and comprehensive study of lexicographical and text material.

Methodology of study: definition, contextual, method of field analyze and also general scientific methods of synthesis and comparison, psycholinguistical experiment.

Scientific novelty of study: the thesis sought to construct lexical and semantic field of «Fate» in Belarusian and Czech languages. As a result of this study were determined bases of formation of fate concept, was made field analyze that include study of each token of field and systematic relation between it and also was made comparative analyze of lexical and semantic field of «Fate» in Belarusian and Czech languages.

Results of this study can be used in other works, devoted to problem of field model of language.

The thesis is independently executes study.